

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 204 (6180) 3 верасня 1938 г., субота ЦАНА 10 КАП.

ВЫБАРЫ КОМСАМОЛЬСКИХ ОРГАНАЎ

В 15 верасня па істапда гэтага года праводзяцца справядчы і выбары камітэтаў і сакратароў (там, дзе няма камітэтаў) пярвічных комсомольскіх арганізацый, бюро пярвых, зменных і прыроўненых да іх арганізацый, комсоргаў і групораў.

білізачынай гатоўнасці. Капіталістычнае акружанне—гэта асноўны фактар, які вызначае міжнароднае і ўнутранае становішча СССР.

АБ НЯПРАВІЛЬНЫМ РАШЭННІ БЯГОМЛЬСКАГА РК КП(б)Б ДАЗВАЛЯЮЧЫМ КАЛГАСАМ РАЕНА ПРАВООДЦІЦЬ АЗІМУЮ СЯБУ НЕСАРТАВЫМ НАСЕННЕМ

Бягомльскі РК КП(б)Б, не забяспечыўшы спецасобага завозу сартавога насення для азійнай сябы ў Барысаўскага і Лельчэўскага раёнаў, стаў на няправільны шлях, спецыяльным рашэннем дазваляючы калгасам праводзіць азімую сябу несартавым насеннем.

СКОРАСНЫ ПАВЕТРАНЫ РЭЙС МАСКВА—ВЛАДЗІВАСТОК—МАСКВА

2 верасня, у 16 гадзін 45 мінут, на лётным полі Маскоўскага аэрапорта адбыўся фініш выдатнага скораснага паветранага рэйса па маршруту Масква—Владзівасток—Масква.

АДКРЫЎСЯ VII ПЛЕНУМ ВЦСПС

У Актёрскай зале Дома Саюзаў 2 верасня адкрыўся VII пленум ВЦСПС. У работах пленума, апрача членаў ВЦСПС, прымаюць удзел старшыні цэнтральных і абласных камітэтаў прафсаюзаў, а таксама прадстаўнікі пярвых прафгараў і буйнейшых прадпрыемстваў Саюза.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Іспанскае Міністэрства абароны ў афіцыйным паведамленні ад 1 верасня адзначае загішчы ваяцкіх дэаінаў на ўсіх франтах.

ДЗЕЯННІ АВІАЦЫ

Рэспубліканскія самалёты бамбардзіравалі днём 1 верасня калону грузавікоў, перавозіўшых мараканскія чапі ў раёне Альбеса (на паўночны захад ад Лерыды).

ІСПАНСКИ УРАД ПАТРАБУЕ АДКРЫЦЦА ФРАНКА-ІСПАНСКОЙ ГРАНИЦЫ

ЛОНДАН, 1 верасня. (БЕЛТА). Дыпламатычны аглядальнік газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» паведамляе, што іспанскі ўрад арабў дыпламатычнае прадстаўленне ў Лондане Парыж і ў іншых сталіцах і настойліва патрабуе адкрыцця франка-іспанскай граіцы.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ
І. Н. Эстэрін. — Мая работа агітатарам. Падрыхтоўка партыйных кадраў. За дастойную сустрэчу 20-годдзя ВЛКСМ.



Правядзены сталінаўскіх менскаў аб'юктнай фабрыцы імя Кавенкова. Да дня прызыму ў Чырвоную Армію імя захаванаў летнюю школу, у якой залучаліся без адрыву ад вытворчасці. НА ЗДЫМКУ: (справа налева): тт. С. М. Чарноў, А. І. Кашдан, Е. І. Кашань.

ПРЫЗЫЎ У ЧЫРВОНУЮ АРМІЮ Я—СЫН ТРУДАВОГА НАРОДА

Я—сын трудавога народа— Пад сцягам чырвоным стаю, Вінтоўку бару бавую, І клятву Радзіме даю:

ПРЫМАЙ НАС, РОДНАЯ ЧЫРВОНАЯ АРМІЯ

Дзець, якога з такой неапрывісцю чакаем мы, прызыўнікі, наступіў. Прызыў у рады Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі пачаўся.

ПРЫЗЫДНЫ ПУНКТЫ—ЛЕПШЫЯ КЛУБЫ СТАЛІЦЫ

Гэты радасны даень надзводзіць. Яго з неапрывісцю і хваляваннем чакаюць тысячы юнакоў нашай азіячай, як сонца, судоўнай краіны.

БОЛЬШАСЦЬ ПРЫЗЫЎНІКАЎ—СТАХАНАЎЦЫ

БАБРУЙСК. Рабочая моладзь бабруйскага прыватпрацоўчага камбіната актыўна рыхтуецца да прызыва. У сваёй пераважнай большасці прызыўнікі камбіната — стыханаўцы і ўдарнікі.

ЗВОДКА

АБ ХОДЗЕ СЕЛЬСНАГАСПАДАРЧЫХ РАБОТ У КАЛГАСАХ ПА АБЛАСЦЯХ БССР НА 31 ЖНІЎНЯ 1938 Г. (у проц. да плана).

Table with 10 columns: Region, Total work, Harvest, etc. Rows include Віцебская, Гомельская, Магілёўская, Менская, Палеская, Па БССР, and By the end of 1938.

СХОД ПАРТАКТЫВА ГОР. МЕНСКА ГАРАДСКІ СХОД ПАРТАКТЫВА ПА ПЫТАННЮ АБ ВЫНІКАХ ДРУГОЙ СЕСІІ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

МАЯ РАБОТА АГІТАРАМ

У 1934 годзе партарганізацыя завода імя Варышылава аказала мне выдаткі гонар і вылучыла агітарам. З тых пор я няспына працую агітарам першай змены ліцейнага цэха. У маёй групы 30 чалавек.

Уздушыся за гэту адказную справу, я таксама стаў нястомна працаваць над павышэннем свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню. Наведваў семінары, лекцыі і амаль штодзённа атрымліваў кансультацыі ў партыйным кабінете.

У перыяд выбарчай кампаніі ў Варжоўняны Саветы БССР і БССР па даручэнню партарганізацыі я пачаў працаваць агітарам і на выбарчым участку. З выбарчыкамі і вывучаў Сталінскую Канстытуцыю і выбарчы закон, а таксама праводзіў гутаркі па пытаннях бігучай палітыкі і міжнароднага становішча. Працуючы на выбарчым участку, я не пакідаў работы ў цэху. Як і раней, праводзіў гутаркі з рабочымі на самых роўнастанійных тэм. За ашпіці час мы абмеркавалі вынікі работы Першай Сесіі Варжоўнянага Савета БССР і Другой Сесіі Варжоўнянага Савета БССР. У дзень авіяцыі—18 жніўня—я расказаў рабочым аб вялікіх дасягненнях нашага паветранага флота.

Асабліва вялікую цікавасць прадлялі-

юць зараз рабочыя да пытанняў міжнароднага становішча. Іх вельмі цікавіць падзеі на Далёкім Усходзе, у Італіі, Кітаі і Чэхаславакіі. Гэтыя пытанні не выходзяць з парадку дня нашых гутарак.

Пасля падзеяў на Далёкім Усходзе, калі нашы доблесныя байцы Чырвона-спяняжанага Далёкаўсходняга фронту да і сакрушальны адпор аарваўшымся самураям, я выбраў час і пайшоў на былы выбарчы участка. Там я правёў гутарку аб міжнародным становішчы і расказаў аб тым, як Чырвоная Армія разграміла самураюў.

Няма больш ганаровай работы, як быць агітарам і неспі ў масы словы большэвіцкай праўды. На гэтай рабоце расцеш сам, растуць і людзі. Не так даўно партарганізацыя завода я быў прыняты ў кандыдаты партыі Леніна—Сталіна. Гэтая вялікая падзея ў маім жыцці яшчэ больш абавязвае мяне працаваць над сабой і выхоўваць у духу большэвізма іншых.

Быць агітарам — вялікая і ганаровая справа. Няма нічога лепшага ў жыцці, як расказаць аб вялікіх перамогах нашых дабіўся савецкі народ пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна.

І. Н. ЗСТЭРНІН, агітар першай змены ліцейнага цэха завода імя Варышылава.



Першы дзень вучобы ў школе. НА ЗДЫМКУ: перамаляваны 4-8 Сталінскай школы ў Менску на лекцыі.

ВУЧЭБНЫ ГОД ПАЧАЎСЯ

НЕДАХОПЫ ПЕРШАГА ДНЯ ВУЧОБЫ

Добра і весела адпачыўшыся за лета, шчаслівыя дзеці Гародзкога раёна з вялікай радасцю сустрэлі пачатак аэччэўскага года.

Трэба аднак адзначыць, што школы Гародзкога раёна Віцебскай вобласці не былі гатовы для прыёму нашых слаўных дзяцей. Так, 4-я руская няпоўная сярэдняя школа (Гаралок), якая налічвае ў сабе 8 класаў (2 другіх класаў паралельных), пачала вучэбны год у старым памяшканні, якое складалася з трох пакояў. Таму ў першы дзень вучэбнага года прыпыскоў займацца ў гэтых умовах. Класы перагружаны: 1-шы клас налічвае 40 чалавек, другі—54, астатнія—па 30 і 25 чал.

Дырэктар школы ўжо з самай раніцы звярнуў у райком партыі, што ён не можа ў такіх умовах працаваць. Пытанне аб памішканні для гэтай

школы было разгледжана яшчэ 13 чэрвеня г. г. на прэзідыуме райкамакомдае была прынята пастаёна аб прадастаўленні да пачатку вучэбнага года новага памяшкання, але з-за непазволенасці раёна (загадчык Мацькоўскі) гэта рашэнне не выканана. Перагружанасць класаў адчуваецца і ў 1-й беларускай школе (дырэктар Сокалаў), дзе ў сярэднім на клас прыпадае 35—40 чал., у той час як 3-я НОШ поўнаасноўнае ў камплектованага вучнямі, боць для свабодных класаў вучэбны становішча наглядзецца і ў іншых школах Гародзкі.

Трэба прама сказаць, што раёна ў падрыхтоўцы вучэбнага года, а таксама па ўкамплектоваанні школ, правяў вялікую расхлябанасць. Недахопы першых дзён заняткаў неабходна ўлічыць, каб свечасова іх ліквідаваць.

Я. САВІЦКАЯ.

ПАДРЫХОТКА ПАРТЫЙНЫХ КАДРАЎ

Менскі абком КП(б)Б разгарнуў значную работу па падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы работнікаў партыйнага апарата, прапагандыстаў, агітароў па пытаннях міжнароднага становішча, ачытальніцкай.

7 верасня заканчваюць сваю работу дзяснідзённыя курсы дакладчыкаў па пытаннях міжнароднага становішча, на якіх займаецца 94 чалавекі. 10 верасня пачынаюць працаваць 10-дзённыя абласныя курсы па падрыхтоўцы дакладчыкаў па антырэлігійнай прапагандае. На курсах будзе займацца 100 чалавек. Для сакратароў парткомаў і партаргаў у Менску арганізоўваюцца абласныя месячныя курсы. Праз гэтыя курсы ў дзень чаргі будзе прапушчана 380 чалавек.

Заслаўляць. Актыва рыхтуецца да XX гадыня ВЛКСМ комсомольскай арганізацыя раёна.

За ліпень і палову жніўня комсомольскай арганізацыя вырастае на 250 чалавек. У 18 калгасав створаны новыя прычыны комсомольскія арганізацыі.

У калгасав праводзяцца даклады аб XX-годыня Ленінска-Сталінскага комсомала. У раздз калгасаў у часе абласных перапанічак комсомольцы праводзяць чыты газет у полі.

У часе абмеркавання лісьма комса-

ЗА ДАСТОЙНУЮ СУСТРЭЧУ XX-ГОДЗЯ ВЛКСМ

Мольцаў Маскоўскага аўтазавода імя Сталіна комсомольскімі званямі і асобнымі комсомольцамі - калгаснікамі ўзяты абавязальнасць па выкананню і перавыкананню норм на аб'орцы ўраджко, здачы норм на абаронныя значкі. У парадку выканання ўзятых абавязальнасцяў дзясці комсомольцаў называюць узоры стаханавскай работы на полі.

Райкомам ЛКСМБ арганізаваны каманда ГСА, у якой займаецца 57 чалавек, плаперны і парашутны гурткі, снайперская каманда.

У верасні пачнуць сваю работу дадзеныя курсы для падрыхтоўкі работчы прапагандыстаў без аб'оры ад вытворчасці. Курсы разлічаны на 80 чалавек. Курсы арганізоўваюцца ў Менску, Барысаве і Слудку.

КАЛІ-Ж БУДЗЕ РАЗГЛЕДЖАНА МАЯ ЗАЯВА АБ ПРЫЁМЕ У ПАРТЫЮ?

У месіацў прышло з таго часу, як я падаў заяву ў партыйную арганізацыю Жлобінскай МТС аб прыёме мяне ў кандыдаты партыі. Усе неабходныя дакументы і рэкамэндацыі я свечасова аформіў і перадаў іх партаргу. Але мая заява чамусьці астаецца неразгледжанай яшчэ і па сёння. Некалкі разоў я звяртаўся да партарга спачатку да тав. Шырокага, а потым да тав. Войстрыкава, каб паставіць на разгляд партыйнага схода маю заяву.

Лны мне абяцалі, але далей абяцання справа не пайшла. На адным з партыйных сходаў падрыхтаваўся ўжо разгледзець пытанне аб прыёме мяне ў партыю, але парторг не выказаў рэкамэндацый мяне таварышоў і справу аб прыёме яклалі.

Калі-ж нарэшце, будзе вырашана пытанне аб прыёме мяне ў кандыдаты партыі.

В. Х. ГАРАУЦОУ, камбайнер Жлобінскай МТС.

АРГАНІЗАВАЦЬ ВУЧОБУ РАЁННАГА ПАРТЫЙНАГА АКТЫВА

Большэвіцкае выхаванне членаў партыі — адна з баяных задач партыйных арганізацый. XVII з'езд КП(б)Б, адначасачы яўна пазнавальную работу партыйных кіраўнікоў у справе арганізацыі партыйнай прапаганды, патрабаваў ад усіх партыйных арганізацый прыняць неабходныя меры для палепшэння большэвіцкага выхавання камуністаў.

Адначасачы рэзлізарнае значэнне марксісцка-ленінскаму выхаванню большэвіцкіх кадраў партыя патрабуе каб справы палітычнай падрыхтоўкі камуністаў непасрэдна займаліся партыйныя кіраўнікі і ні ў якім разе не перадавалі кіраўніцтва прапагандай другараным работнікам. Аднач гэта ўказанне ажыццяўляецца яшчэ не ўсімі кіраўнікамі партыйных арганізацый.

Напрыклад кіраўнікі віцебскай гародскай партыйнай арганізацыі аўсім ухіліліся ад пытанняў партыйнай прапаганды. Там няа ўключана выключна на культурна-тэат. Бабаюўскага, які і сам далёка не дастаткова займаецца арганізацыяй гэтай справы. На гародскай партыйнай канферэнцыі Віцебска камуністы падвергі жорсткай крытыцы работу сакратароў гаркомна адарванасць ад кіраўніцтва партыйнай вучобай камуністаў. З таго часу прайшоў некалькі месіацў, але і па гэты дзень справа не палепшылася. Дзясці гурткоў партыйнай асцеты дэтам аўсім спынілі сваю работу. Ні акуларнай фабрыцы гурток па вывучэнню гісторыі партыі павыманага тыпу ўжо не працуе чатыры месіацы. На фабрыцы «Прагрэс» больш двух месіацаў няма партыйнай вучобы. Спыніў работу і гурток дзе працуе прапаганда дэстам рэдактар газеты «Віцебск: рабочы» тав. Лувін Сакратар віцебскага гаркома тав. Матлахаў фармальна

В. В. БЕДЗІН

Загадчык аддзела партпрапаганды і агітацыі ЦН КП(б)Б.

З'яўляецца кіраўніком гуртка, дзе часта аўсім ініцыятыўны прыяўлі гурток да развалу. У Віцебску не аўчыцца партыйны актыв. Дрэнна вучацца і радыяны камуністы. Такая запущанасць у партыйнай прапагандае назіраецца і ў раздз іншых арганізацый КП(б)Б.

Некаторыя кіраўнікі партыйных арганізацый не разумеюць ці не жадаюць разумець, што без штодзённага выхавання большэвіцкіх кадраў немагчыма паспяховае вырашэнне стаячых перад намі палітычных і гаспадарчых задач. Каб справіцца з гэтымі задачамі «сваабодна» — гаворыць таварыш Сталін — узяць палітычную работу нашай партыі на належную вышыню паставіўшы ў цэнтры ўвагі заадачу палітычнай асцеты і большэвіцкай загартоўкі партыйных савецкіх і гаспадарчых кадраў. Каб з паспехам ажыццявіць заадачу палітычнага і гаспадарчага росту нашых кадраў патраба галоўнай заадачай паставіць — авалоданне большэвізмам. Пытанне авалодання большэвізмам з'яўляецца цэнтральным звязком у ланцугу нашых задач і асабліва за раз, калі да кіраўніцтва прышлі новыя чалавекі кадры бізнэжэа адцяны справы партыі Леніна—Сталіна гэты пазун становіцца яшчэ больш арыкім і патрабуе да сабе большае ўвагі.

Трэба пачаць з безадказным адасінамі да справы партыйнай прапаганды Арганізацыя партыйнай вучобы камуністаў назіраецца большэвіцкага парадку ў рабоце школ і гурткоў —

У ДОБРАЙ ШКОЛЕ ДРЭННЫ ІНВЕНТАР

На будаўніцтва новай сталінскай школы па Рэспубліканскай вуліцы г. Менска дзяржавай затрачана больш мільёна рублёў. Будаўніцтва да новага вучэбнага года ў асноўным закончана. І верасня ў школе пачаліся заняткі. З'явіліся ўсе вучні і настаўнікі. Вучэбны год пачаўся... але ў абсалютна ненармальным умовах.

У чым-на справу? Бесклапотнасць і раўнадушча кіраўнікоў Наркамасветы і Менскага гародскага аддзела народнай асцеты прыяўлі да таго, што шкoлoўная сталінская школа, у якой павінны вучыцца каля паўтары тысячы дзяцей, не абсталявана. Дырэктар школы тав. Астроўскі вымушан быў аскрытаць старыя школьныя парты, дошкі, сталі і іншыя рэчы. Гарана для набыцця школьнага інвентара адпусціў невялікія сродкі школе за пляч дзён да вучэбнага года. Прычым, у Наркамасветы настойліва сцвярджаюць, што

ПРАЦЫ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЙ СТАНЦЫ «ПАУНОЧНЫ ПОЛЮС»

Гэта выданне будзе складацца з чатырох тэмаў. Першы том аб'ёмам каля трыццаці друкаваных аркушаў павінен быць гадоў к першаму студзеня 1939 года. Змест першага тома: агульная частка і астранамія.

Гэта выданне будзе складацца з чатырох тэмаў. Першы том аб'ёмам каля трыццаці друкаваных аркушаў павінен быць гадоў к першаму студзеня 1939 года. Змест першага тома: агульная частка і астранамія.

Гэта выданне будзе складацца з чатырох тэмаў. Першы том аб'ёмам каля трыццаці друкаваных аркушаў павінен быць гадоў к першаму студзеня 1939 года. Змест першага тома: агульная частка і астранамія.

Поўнаасцю і ў тэрмін выканаць фінансавы план

(Ад гомельскага карэспандэнта «Звязды»)

На другой Сесіі Варжоўнянага Савета ССОР дэпутаты аўсім правільна і з уобей вастрыёй крытыкавалі дрэнную работу фінансавых арганізацый, якія не выдучу большэвіцкай барацьбы за свечасовае паступленне падаткаў і поўнае сплачненне нядомак па розных дзяржаўных падатках.

Гэта крытыка палкам і поўнаасцю адносіцца да дзейнасці фінансавых арганізацый Гомельскай вобласці. Аб гэтым красамала гавораць лібы выканання фінансавога плана за III квартал.

На 25 жніўня фінансавы план III квартала выканан толькі на 17,6 проц., у тым ліку па сельгаспадатку — на 24,2 проц., па культабору — на 9,2 проц., па самаабкладанню — на 4,6 проц. Толькі адных нядомак па падатках у вобласці налічваецца каля 6 мільёнаў рублёў.

Большасць кіраўнікоў райфіндзелаў абываюць адносіцца да выканання даходнай часткі раённых бюджэтаў. У выніку, у цэлым раздз раёнаў вобласці зрываецца фінансаванне рамонту школ, медустановаў і т. д.

Вось некалькі фактаў. Гомельскі райфіндзел, які выканаў план мабілізацыі сродкаў у трэцім квартале — па сельгаспадатку на 13,6 проц., культабору — на 6,9 проц., самаабкладанню — на 3 проц., сарваў фінансаванне рамонту школ да новага вучэбнага года. Райком партыі і райвыканком работай райфіндзела не цікавіцца. Гэта відаць хала-б з таго, што на працягу некалькіх месіацаў райфіндзел не мае кіраўніка. Часова ўзначальваючы райфа старшы страхінспектар тав. Асцэдчанка, бачачы такое дрэннае становішча з выканання фінансавога плана, закідае аб'оры п'ясымамі аб неабходнасці водпусца да таварыш. Аднак ніякіх мер ён не прымае для таго, каб сплачнаць вялікую запавязанасць па падатках, асабліва сярэд аднаасобніцкаў раёна.

У вёсцы Цыпуні, Бабовіцкага сельсавета Гомельскага раёна, многія аднаасобнікі займаюцца выпальваннем вугалю, які прадаецца імі па спекуляцыйных цэнах. Прыбыткі аднаасобніцаў ад гэтых работ райфіндзелам не ўлічваюцца.

Выключна астаеў з выканання фінансавога плана Рагачоўскі раён, выканаўшы план III квартала па збору сельгаспадатку на 17 процантаў, культабору — на 7 проц., самаабкладання — на 2 проц. Райком партыі і райвыканком аўсім з'яўляюцца рагачоўскі райфіндзелам і на гэтым абмежавалі сваю «дапамогай» фінансавым арганізам.

Яшчэ горш абстаіць справа з выка-

наннем фінансавога плана ў Свяцілавіцкім раёне. Тут планавая работа па мабілізацыі сродкаў змяняецца школьнай штурмаўскай. Раёны кашкет партыі і райвыканком замест умяцавання фінансавога апарата зольным работнікам, пасылаюць у сельсаветы сваіх упаўнаважаных, вельмі мала знаёмых з фінансавай работай. У той-жа час у апарате райфа на адкаўных участках працуюць нават няпоўналетнія юнакі.

Выключна дрэнна спаганяюцца падаткі з аднаасобніцкаў раёна. У Сталбунскім сельсавете аднаасобнікі Аліскаў Сямён, Тачылкін Нікалай і нават член сельсавета Гаўрышкоў з года ў год не сплачаюць падаткі. Калі нарсуд Свяцілавіцкага раёна вынес рашэнне аб прымусовым сплачненні падаткаў з 11 асноўных несплачельчыкаў — аднаасобніцаў, абсалуд чамусьці рашэнне нарсуда адмінуў.

Нядаўна на хутары Казацка-Балсунскага сельсавета была выяўлена культакка гаспадарка аднаасобніка Асцрауха. Апошні меў 14 гектараў зямлі, 3 каці аднаго жарабіна, дзве каровы, чатыры цёлкі і трымаў 9 наёмных работнікаў. Гэтыя, з дазволу скажаць, «аднаасобнікі», усець час пакрываў былы старшыня сельсавета Літвінаў. Пры дапамозе старшыні калгаса «Чырвоны Пуцілавіч» Асцраух прадаў сваю маёмасць і ўступіў у калгас, а раёны фінансавы аддзел усе збіраецца абласці гаспадарку Асцрауха дадатковым падаткам.

Некалькі слоў аб рабоце фінансавых асцетываў. Іх у кожным раёне маецца па 19 і больш чалавек. Аднак, з гэтымі нізавымі работнікамі, ад якіх у значнай меры залежыць выкананне фінансавога плана, ніякай работы не праводзіцца. Іх не інструкутуецца і ў выніку таго «кіраўніцтва» многія з іх за месіац не збіраюць нават суму свайго заробатка.

Фінангены тт. Лямічаў (Неглібскі сельсавет), Галлун (Вяліка-Немкаўскі сельсавет), Свяцілавіцкага раёна штомесячна збіраюць усяго па 50—75 рублёў.

Раёны фінансавыя аддзеты вобласці да гэтага часу не аўчываюць яшчэ неабходнага аператыўнага кіраўніцтва і дапамогі з збору абласнога фінансавога аддзела.

Гомельскі абком партыі і оргкамітэт Прэзідыума Варжоўнянага Савета БССР па Гомельскай вобласці вынеслі нямаля пастаёнаў па пытанню выканання фінансавога плана, але праверкай выканання гэтых пастаёнаў ніхто не займаецца.

Н. ГІРШЫН.

РАСТУЦЬ РАДЫ СТАХАНАЎЦАЎ

З вялікім уздымам была адзначана па прадпрыемствах гор. Менска 3-я гадыня магутнага стаханавскага руху. На скурвадзе «Большэвік», заводзе «Ударнік» і іншых прадпрыемствах адбыліся сходы работчы з дакладамі і гутаркамі, прысвечанымі слаўнай гадыня.

Значным вытворчым перамогамі адзначыў 3-ю гадыню стаханавскага руху калектыў работчы чырвонаасцяжнага завода «Большэвік». Колькасць стаханавцаў па заводзе вырастае на 178 у канцы 1935 г. да 378 у 1938 годзе. Стаханавская работа рэзка павялічыла прадукцыйнасць працы. У 1935 годзе сярэдняя дзённая выпрацоўка на аднаго работча аскладла 13,93 скуры, а сёння яна дасягае 17,52 скуры. За год стаханавскага руху палепшыўся матэрыяльны дабрабыт работчы. На 33 проц. павялічыўся ў параванні з 1935 годам сярэдні заробак работчага.

Выдатныя поспехы ў рабоце дзясцінаў заводскіх суцэльных стаханавцаў арыганды.

Брыгада шпрыцоўшчыкаў сістэматычна выконвае свой план на 204 проц., брыгада глейтоўшчыкаў (брыгадзір тав. Лабачоўскі)—191 проц., брыгада рамшчыкаў (брыгадзір тав. Эльферовіч)—174 проц., брыгада вольшчыкаў (брыгадзір тав. Родкін)—158 проц.

З вялікай настойлівасцю работчы павышаюць свае тэхнічныя веды. У заводскай стаханавскай школе майстравы сацыялістычна працы займаецца 37 чалавек, 74 работчы, замост 50 па плану, здалі ў гэтым годзе дзяржэкзамен на першапачатковым тэхнічным мінімуму.

Рыхтуюцца да 3-й гадыня стаханавскага руху, завод 28 жніўня дэтармінава выканаў праграму, за жнівень месіац выпусціўшы прадукцыі на 656 тысяч рублёў.

группа по ленинскому. Третье отмечать, что Гомельский обком партии своевременно уназначил эту задачу. В течение раёны были разослажены протоколы, и в результате укомплектование группы организовано. Для албору слухачоў былі створаны камісіі з удзелам прадстаўнікоў абкома, сакратара і культурна-аграмацкага Добра арганізацыі албор слухачоў і ў Смалевіцкім раёне Сакратар райкома партыі тав. Балабуцін пры ўкамплектаванні групы гутарыў з кожным камуністам. Вышкіўся таксама і іх падрыхтоўка. Пытанне аб вучобе партыйнага актыва было паставлена на бюро райкома і ў прысутнасці слухачоў група была зацверджана.

Аднак трэба адзначыць, што пры ўкамплектаванні груп часта прыходзіцца сустракацца з прамым парупшэннем указаўняў ЦК ВКП(б). У асобных раёнах гурткі палітычнай самаадукацыі камплектуюцца без уліку ступені падрыхтаванасці камуністаў. А асобныя сакратары райкомаў нават аўсім ухіліліся ад работы па ўкамплектаванню і лічаць гэта не сваёй работай. Напрыклад сакратар Барысаўскага райкома тав. Левін ва ўкамплектаванні групы ніякага ўдзелу, у выніку — усець кіруючы раёны актывы ў састаў групы не ўвайшоў.

Вельмі мала зрабіў і Палескі абком партыі ў арганізацыі груп палітычнай самаадукацыі раёнага актыва. У гэтай вобласці атрымалася што ў раёне раёнаў у групы партактыва па вывучэнню ленынізма ўключылі малепісьменных камуністаў якія нават не вывучалі гісторыі партыі (Камарынскі, Даманавічкі і інш. раёны). А ў Нараўлянскім раёне ў групы партактыва чамусь не ўключылі ні аднаго з кіраўнікоў партыйных і савецкіх арганізацый. Там група створана з радыяльных камуністаў. Несур'ёзна падшлілі да ўкамплектавання гурткоў ленынізма ў раздз раёнаў Магілёўскай вобласці Там камуністы, якія раней не вывуча-

ли гісторыі ВКП(б), уключаны ў гурткі палітычнай самаадукацыі па вывучэнню ленынізма.

Правільнае, да канца прадуманае камплектаванне з'яўляецца неабходным умоваў паспяховай работы груп палітычнай самаадукацыі. Паспех у вучобе будзе забяспечаны толькі тады, калі ў групе будзе займацца аднаасобніцкаў састаў слухачоў. Вось чаму неабходна ў групы падбірацца таварышы якія больш ці менш аднолькава палітычна і агульнаадукацыйна падрыхтоўка. Толькі пасля аўхавання усіх гэтых умоў бюро райкома можа вызначыць профіль гуртка і зацвердзіць састаў слухачоў.

Практыка работы гурткоў партыйнага актыва ў мінулым паказала, якікую пачукасць слухачоў і часта прадукцыі імі заняткаў. У большасці выпадках усё гэта тлумачылася сваятаўскай актыва. Гэтыя трэба паклаці канец ЦК нашай партыі патрабуе каб раёны партыйны актывы на працягу 10 месіацаў пачынаючы з верасня па пярвда ўстаноўленаму плану скончыць усець курс вывучаемага прадмета з тым, каб перайсці далей для вывучэння другога прадмета: ленынізма, гісторыі ССОР і т. д. Тры дні ў месіац усё слухачы будуць аслаблены ад сваёй асноўнай работы для ўдзелу ў канферэнцыі. Ніякай іншай работай у гэты дні яны займацца не павінны. Раёны партыі абавязаны забяспечыць актывы магчымае прысутнасць на занятках.

Пачынаючы вучобу з партыйным актывам трэба памятаць, што асновай у вучобе раёнага актыва будзе з'яўляцца самастойная хатняя работа па заданай тэме. Слухачы гурткоў абавязаны таксама рэгулярна слухаць радыёлекцыі і акуртана іх канспектаваць. Як-жа будзе арганізавана вучобны працэс на гродзенскіх канферэнцыях? У першы дзень прапагандаст праводзіць індывідуальную кансультацыю па вывучаемай тэме, дзе ўказаны правяральныя канспекты вывучаенай літара-

НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ

ПРЫЧЫНЫ НИЗКІХ УРАДЖАЯЎ

ВЯЛІНІЧЫ. (Спец. нар. «Звязда»). Калгаснікі сельгасарцелі «Новы свет», Кудайнінскага сельсавета, скардзяцца, што на іхняй аямлі не родзіць высока ўраджай. У чым жа прычына?

3 года ў год у калгасе ігнаруюцца самыя элементарныя правы агра-тэхнікі. Сябра на плане калгас павінен пасяць 110 гектараў азійных культур. На 1 верасня пасеяна толькі 50 гектараў. Сябра праведзена ўручную на няўгноенай глебе. Занаруджаныя 8 тона мінеральных угнаенняў, прызначаны пад пасеў азійных, ляжаць не вывезенымі на станцыі ў Магілёве. Побач з калгасам знаходзіцца вялікі масіў тарфянога балота. Аднак, праўдзіна калгаса не паклапацілася загатоўваць торф і ўгноіць пустую глебу.

Пры такой якасці сябы не прыходзіцца адзіліцца, чаму бываюць у калгасе нізкія ўраджай. Зусім правільна гаворыць народная прыказка: «Як пасееш, так і пажнеш». Гэта ў поўнай меры адносіцца не толькі да калгаса «Новы свет», але і да многіх калгасаў Вялікінага раёна.

Як можна спадзявацца атрымаць добры ўраджай калі ў калгасе імя Войкава да гэтага часу не закончана ўзвешка папараў? У калгасе «Чырвоны барэ» задзелка насення праведзена нізкакасна, а вялікімі аграхамі. Калгас «Прагрэс», Ланькаўскага сельсавета (старшыня калгаса тав. Шыняроў) правёў сябу засмечаным насеннем па няўгноенай глебе. На абраўчыя факты грубыя ігнараванні правілі агра-тэхнікі ў калгасе сапайнага гледзячы загалды райа тав. Галаўнёў, дырэктары МТС і аграномы.

У многіх калгасах, якія прадставілі пробы ў кантрольна-насенную лабораторыю, насенне мае вялікую засмечанасць. Гэтыя калгасы абавязаны былі ў другі раз прадставіць насенне для правэркі. Аднак, з 70 калгасаў у другі раз прадставілі для правэркі толькі 7. Такія калгасы, як імя Варашылава, Нежаўскага сельсавета імя Калініна, Ланькаўскага сельсавета, дзе засмечанасць дасягае 9 проц., не лічаць абавязкам зрабіць ачыстку і правэрку

насення. Гэтыя калгасы сябу праводзяць засмечаным насеннем.

Дзесяткі тон мінеральнага ўгнаення ляжаць на складзе Белсельдзяржсна ў Магілёве і калгасамі не вывозіцца. Ёсць рэальнае паграза, што каштоўнае ўгнаенне не будзе ўнесена пад азійныя культуры.

Вялікі раён мае дастатковую колькасць трактараў і конных сямляк, каб сябу правесці радковым спосабам і пакончыць са спадчынай мінулага — сябай ўручную. Але сяжалі не скарыстоўваюцца. У надалей на трактарныя сямлякі ў калгасе ігнаруюць конныя.

Вялікі МТС (намеснік дырэктара тав. Смірноў) у сваю чаргу не спяшаецца поўнаасцю ўключыць у работу трактарныя сямлякі. Калгасы імя Сталіна і імя Молатава, Эмонскага сельсавета, да радковай сябы падрыхтавалі 150 гектараў глебы, а МТС радковай сямлякі не прысылае. Старшыня сельсавета тав. Цмыг распарадзіўся не чакаць сямляк і сяць уручную.

У раёне не адчуваецца клопатаў за будучы ўраджай. Загладны райа тав. Галаўнёў не ведае сапраўднага становішча ў калгасах. Звавалася б, што зараз, калі вырашаецца лёс будучага ўраджая, месца аграному райа і МТС павіны быць на калгасных палях. Аграномы абавязаны ўкараніць высокую агра-тэхніку, забяспечыць і ўзяць пад кантроль якасць палёвых работ. Але ў Вялікінах ужо так вадзіцца, што аграномы ў калгасе бываюць розкімі гаспадарамі, а ўвесь час сядзяць у кабінетах. Зусім звыкла абраўчыя калгаснікі калгаса імя Войкава:

— Мы адзіліліся, што-ж робіць аграномы райа і МТС, калі за тры год у нашым калгасе аграном быў адзін раз і то толькі тады, калі праводзілі апрабаванне пасеваў.

Сябу ў разгары. Ігнараванне правілаў агра-тэхнікі, нізкакаснае сябу — прамое пасягненства на высока ўраджай, на каштоўнасць прадаўца калгаснікаў.

С. КАЗНАЧЭВ.



Палітычны і баявы падрыхтоўка ў лагеры Н-скай часты. На здымку: каніан тав. Воўчанка (у цэнтры) дзе заклікае артылерыіскаму наглядальнаму пункту. (Саафота).

ЖЫЦЦЕ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

Меткія артылерысты

Сігнал — пад'ём! — Адавайніса! Выходзь строіца!

Чотка камандзе камандзір гарматы тав. Маруфенка Байцы быстра адзіліліся, спяшаюцца да канюшы, залучаюць коней. Праз 15 мінут тав. Маруфенка дакладвае:

— Тав. старшы лейтэнант! Гармата да паходу гатова.

Камандзір коратка ставіць вадчу.

— Ваша гармата прыдаецца ў распараджэнне начальніка галоўнай паходнай заставы. Да 7 гадзін быць на ўскрайку лесу Б.

— Ёсць! — коратка паўтарыў загад тав. Маруфенка і пайшоў да сваёй гарматы.

— Па месцах! Конныя, — салдзія! Была мной — пагам-марш. Было роўна 6 гадзін. Да лесу 5 кіламетраў.

— Шырэй крокі, — крыкнуў малады камандзір.

У дакладны час на ўскрайку лесу камандзір гарматы распаруе натальнік заставы:

— Гармата прыбыла ў ваша распараджэнне.

Добра рабіць марш раніцай. Прахладна і няма пылу. Паблізкаваты шыткамі, рухаюцца пяхота. Наперадзе і па баках ідуць дазоры, аглядаючы з кожнага ўзгорка месцавыя навакол.

На лініі дазораў перакатамі справа і злева, ад вышынь да вышынь галошам скачуць асобныя коннікі. Вось у хмытанку перад вышыняй разведка на поўным скаку спешылася. Бягом спрытна заняла вышыню. Назіральнік вылучае мовна перасечаную мясцовасць. Дазоры прайшлі вышыню. Усё спакойна. Перадавы раз'езд — па конях і зноў галошам — да наступнай вышыні.

Разведка пільна аглядае ваколіцы і папутна заўважае: вось узгорак з хмытанком — добры назіральны пункт.

асобны гай у лачыне — выдатная агнявая пазіцыя.

Дазоры вышлі на вышыню з гаем. Справа і злева раздаліся асобныя выстралы. З круглай вышыні застрэчы кулямёт, прымушчыў дазоры залегчы.

Лейтэнант Пуштув выскочыў на ўзгорак, аддаў загад: — Агнявая пазіцыя на краю лесу — сувязь — на гату вышыню.

... На назіральны пункт прыбыў начальнік паходнай заставы. Загадае: — Падваіць асобныя кулямёты — у кушта на круглай вышыні.

— Ёсць падваіць кулямёты!

— Гармата гатова, — нясецца па тэлефону даклад комсамольца тав. Маруфенка.

— Па становых кулямётах! Гранатай! Узрываець асколачна! Зарад 2... Нумары раўліка — комсамольцы — быстра і чотка выконваюць каманды. Выстрал. Гармата з глухім шумам аддаваецца назад.

Стрэлочны назірае ў бінокль, чакае разрыву. Перад цэлю ў 40—50 метрах з'явіўся высокі, чорны ступ дыму і зямлі. Мінус (недалёт) — гаворыць лейтэнант.

Прыцэл зменен.

Праз дзесяць секунд байцы-комсамольцы пільно ішчы дэ снарады, якія кідаліцца за цэлю. Плюс (пералёт) — дакладвае разведчык. Гучаць яшчэ некалькі стрэлаў. Цэлі знішчаны.

На баявой страляе комсамольская гармата тав. Маруфенка працавала выдатна. На разборы камандзір падраздаваўся даў высокую аянку работы гарматы і абавічыў усім яе байцам падзяку. Гэта страляла — яры доваз таго, што комсамольца тав. Маруфенка стрэмае слова, падрыхтава добра падрукак маляры-радыме да дня XX-дзя комсамола.

Напітан М. БАБНІН.

МАЛАЛЕТНІЯ „ЗЛАЧЫНЦЫ“

На трамвайнай астанове, у магазіне ці ў якім-небудзь іншым месцы, дзе збіраецца шмат народу, падчас маёна заўважым аднаго ці некалькіх бойкіх 11—13-гадовых, амурацна апраўнутых хлопчыкаў. Вядуць сябе гэтыя дзеці неак незвычайна. Яны ўвесь час лезуць калі сабраўшыся і больш імякнута быць там, дзе натоўп гусяць, дзе іх не заўважаюць. У такіх выпадках вы можаце ад каго-небудзь пачуць сказанае прыглушаным голасам:

— Грамадзянін, сачыце вось за гэтым хлопчыком!

Вы недружалюбна звяртаеце ўвагу на «небяспечнага чалавека» і вам мімаволі запамінаецца чысты, дэдае засаромлены твары хлопчыка, яго разумення і разам з тым хітраватыя, ухільваючыся ад прамога позірку вочы. Якая недарэчнасць, — з дасалай на таго, хто палярэзіў вас, думаеце вы, — ён не злопен на драмае. Але вы «спамылаецеся». Праз невяторы час гэта-ж хлопчыка можна бачыць ў лачычым пакоі аднаго з адзілячэнняў Менскай гарадской міліцыі.

У чым справа? Хто яны, гэтыя малалетнія «злачынцы», якія не супроць таго, каб залезці да каго ў кішэню або вышчынуць з карзыня якой-небудзь заваўшайся «шткі» нікому непазрэбную хустку ці сцягнуць што з саянскага воза? Гэта так званыя безаглядныя.

У нашай краіне назаўсёды ліквідаваны крыніцы беспрытульнасці і безагляднасці. Аднак асобныя выпадкі безагляднасці яшчэ існуюць і толькі тама, што ва ўведзеныя некаторых людзей не вытрыліся перажыці капіталізма, і яны выяўляюцца ў чорных, няўважлівых, халодных адносінах да дзяцей.

Некаторыя бацькі лічаць, што выхаванне дзяцей — гэта іх прыватная справа, і таму яны «выхоўваюць» іх тав. як ім даецца лачычэй. Яны не цікавацца запатрабаванымі дзяцей, не ведаюць, чым яны жывуць, дзе бываюць, што робяць. Адарваны ад бацькоўскага нагляду пазбаўлены сапраўднай бацькоўскай любові, дзеці ідуць на вуліцу азарнічаць, ішы раз хуліганяць, а часам нават даходзіць да дробных ці больш-менш сур'ёзных злачынстваў. Такім чынам, зусім забяспечаныя дзеці забяспечаных бацькоў робяцца «дэспічымі вуліцаў», і нярэдка замест паступовага і прыяглага фармавання новага, камуністычнага характара яны з-за сваіх незадачлівых бацькоў пры няўважлівасці і нялюбнасці школы і пры «лапамове» асобных нава ўзыхатых ахоўнікаў грамадскага парадку з органаў міліцыі зусім беспрытульна паліваюць у разрад «небяспечных» злачынцаў.

Перад намі ляжыць аб'ёмная «Справа № 457» (нарсуд 2 участка) на 13-гадовага вучня ІІІ класа 26-й школы З. Р. Ён абінаваўцацца ў тым, што ў перыяд красавіка-мая г. зрабіў тры сур'ёзныя кішэняныя крадзежы. Пры затрыманні ў трэці раз (19 мая г.) на яго ўпаўнаважаны на барацьбе з дзіцячым безагляднасцю 3-га аддзялення міліцыі тав. Шарэйкам з незвычайна хуткасцю была складзена «справа», і да судовага разгляду З. Р. быў адпраўлены ў турму. Хлопчык, які ніколі не судзіўся, прыягваўся да судовай адказнасці па артыкулу 240-б (паўторнае злачынства пасля адбыцця першага судовага пакарання). На што тав. Шарэйку треба было падтасоўваць такі артыкул — нам невядома. У гэтым разбярэцца адпаведныя органы. Але 13-гадовы хлопчык без усякай па-трэбы прыбыў у турме 40 дзён, зусім

зразумела, што з пункту погляду савецкага правааудыя справа З. Р. не варта, як кажуць, выведзана яна, і нарсуд 2-га участка спыніў яе не разглядаючы. Хлопчык быў вернуты сваім бацькам і савецкай школе. Аднак, з пункту погляду адносінах да выхавання малалета пакалення нашай квітнечай краіны справа З. Р. выткае сур'ёзную трыгогу. Чаму? Таму, што яна сведчыць аб незацікаўнасці бацькоў вучня ў выхаванні дзіцяці.

Бывае яшчэ і так.

Намеснік начальніка аддзела грузаво-перавозак Монтрамвай г. В. І. Юркевіч у 1929 годзе пакінуў сваю сям'ю — жонку і траіх малалетніх дзяцей, перайшоўшы жыць да г. Б. К. Празнышын і з іх паўтара года і прыбыўшы дзіця, ён вярнуўся да першай жонкі. Але ў 1938 годзе ён зноў пайшоў сваю і жонку ў трэці раз. Дзеці астаюцца матэрыяльна незабяспечанымі і без належнага догляду.

Юркевіч усяляк ухільаецца ад акуртавай выплаты аліментнаў. Будучы падаткова забяспечаным, 18-гадова дачка Юркевіча Раіса разам з 12-гадовым братам Коляй ідуць на кватэру бацькі і забіраюць там вадзіліца і патэфон, які ў овой час набыліся Юркевічам разам з першай жонкай.

Юркевіч кіпіць ад злосці, ён не можа перанесці такой знявагі, лічыць дзіцячыя сваёй дачкі крмінальным злачынствам і ўзняўся супроць яе, а разам і супроць былой жонкі крмінальнае праследванне «за паўраку».

На судзе гэтыя нягодныя малое сабе да глыбіні сваёй душы зняважаным чалавекам. Ён, бацьце, чысты грамадзянін, які вельмі клопачіцца аб сваіх дзецях. Вось і штонкі (паказвае пальцам), што на яго сыну (12-гадовы Коля прысутнічае тут-жа), яшчэ куплены ім 2 годз назал. Праўда, яны ўжо перагыты на другі бок, але гэта яго ён павінен іх.

Зварачаюцца да сваёй 18-гадовай дачкі, асрытушаным голасам царкага пракурора Юркевіч пытае:

— Сямліце грамадзянка (!), на якой паставе вы мелі права заходзіць у маю кватэру?

Раіса на ўсе фармальныя пытанні судзі і «пракурорскі» заваў свайго бацькі адказвае слязімі. Яна не можа пераносіць отановіцца чалавека, які заштыто пайшоў на лаву падоудных, і яшчэ больш не можа пераносіць подлаці свайго бацькі.

Зразумела, што суд апраўдаў Раісу, Юркевіч і яе маці.

Мы расказалі аб гэтым агідным факце для таго, каб паказаць, што толькі «бачны» тыпу Юркевіча, які згубіў ўсюкую грамадзянскую совесць, могуць глядзець на сваіх дзяцей, як на пошта абіжарваўцае. У нашых умовах толькі такія Юркевічы могуць парадкаць дзіцячы безагляднасць і тым самым штурхаль іх ва дробныя і буйныя злачынствы.

Усе чысныя совескія грамадзяне ў црэмным кантакце з совескай школай вяді і будучы весті барацьбу за выхаванне совескіх дзяцей.

З дзіцячым безагляднасцю треба вестці барацьбу шляхам цярпалівага, штогденнага выхавання ў іх глыбокай павягі да грамадскай уладнасці, сапраўднай чэснасці і бязмежнай адданасці справе вылікай партыі Леніна — Сталіна.

Бацькі, школа і ўсе грамадзяне павіны дапамагаць дзецям сфармаваць іх малельны характары ў напрамку, патрэбным нашай сацыялістычнай радзіме.

Г. ТАРАН.

ПІСЬМЫ ПРАЦОЎНЫХ

КАЛІ-Ж, НАРЭШЦЕ, АТРЫМАЮ КВАТЭРУ?

Я малды нарсудзя-вылучэнец, але ўмовы для маёй работы не створаны. Больш поўгода я жыву ў Чааўскім раёне, але да гэтага часу кватэрай не забяспечан.

Яшчэ ў красавіку месяцы г. г. мной была паданая заява старшынці горсавета тав. Пасару для прадастаўлення мне жылій плошчы, і з таго часу я кожны дзень абіваю парогі кабінета старшынці горсавета, але ўсе мае намаганні асталіся без вынікаў. На мае запытаны калі-ж, нарэшце, дадуць мацьчымасьць нармальна працаваць, атрымаюць адзін алкае: «Кватэра няма». А ёсць факты, калі іншыя

работнікі, прыехаўшы ў раён пазней мяне, атрымалі кватэры.

Мая заява не разглядалася нават на пасаджэнні прэзідыума горсавета і, як многія другія скаргі працоўных, праляжыўшы доўгі час пад сукном у работнікаў горсавета, — агубілася.

Такія адносіны да скарг працоўных неспрыямы. Адпаведныя органы павіны навадзіць парадак у горсаве Чааўскага раёна.

ЧУБАРОВ, нарсудзя 2-га участка нарсуда Чааўскага раёна.

БЕСТУРБОТНЫЯ АДНОСІНЫ ДА БУДАЎНІЦТВА ДЗІЯЧАГА САДУ

У пачатку 1937 г. пры 1-й менскай большыні было пачата будаўніцтва дзіцячага саду, разлічанага на 60—70 дзяцей.

На будаўніцтва былі адлучаны неабходныя сродкі, будаўнічыя матэрыялы і т. д. Але ў 1938 г. чамусь спынілі будаўніцтва і гэта, між іншым, у той час, калі работу скончылі ўжо на 70—80 проц.

У чым жа справа? Чаму спыніліся работы? Дырэктары большыні дае на гэта кароткі алкае: «У нас нехаце 10 тысяч рублёў для аплаты рабочых», ШІ саюза медсанарцы зусім не цікавіцца гэтым пытаннем, і разу не залучыў на Прэзідыум ад коле будаўніцтва Гарана таксама не цікавіцца давадзненнем будаўніцтва да канца.

І. Г. ПАСЕЧНІН

ЧЕСНАТА ў СУДОВЫХ ПАМЯШКАННЯХ

На Украіне горада Гомеля, па Палескай вуліцы, у двух маленькіх пакоях, па 9 кв метраў кожны, тупіцца капіялырны двух участкаў нарсуда Гомельскага сельскага раёна. У гэтых маленькіх пакоях прыякае ўсё работа суду: тут прымаюць аневель «каў» у кутку сядзяць судовыя выкаўчы, а побач, за наступным сталом адбываецца судовы працэс. Нарядчага накою суд не мае.

У горсаве можна знайсці дзесяткі дакладных запіск нягодных удляў дзе яны пшучь аб дрэнных умовах

свайой работы. Але мудрацы з горсавета замест дапамогі судовым органам выносіць рашэнні аб пераводзе сельскіх судовых участкаў на каскоўскі сплывазод. Дырэкцыя-ж каскоўскага шклозавода не жадае прадастаўняць судзіям адпаведнага памяшкання

Не ў лепшых умовах знаходзіцца і адзітні судовыя участкі горада. Арнадаванаму некалькі месяцаў назал «ардскому» 8-му участку нарсуда да гэтага часу не прадастаўлена памяшканне.

Н. Г.

ГАНАРОВАЯ ПРАЦА

Не па плячу было індывідуальным дробным селянскім гаспадаркам апрацоўваць лён. Прыпамінаецца, які быў да засееш на сваёй пасадцы некалькі сотак і ўсю восень і зіму б'ешся ална, як рыба аб лёд. Працы шмат, а вынікаў не бачыш. Ніхто не шаніў гэтай працы.

Зараз зусім не тое. Радасна працаваць у дружным калектыве. Работа спорыцца і прама кіпіць у рукавах. Зараз адзін наш калгас засявае больш ільну, чым раней засявалі некалькі вялакольных вёсак разам узятыя.

У нас тры ільнаводчыя звыны. У майм звыне 9 жанчын. Усе добраахвотна падабраліся адна ў адну, дружныя працаўніцы жанчыны. Мы спаборнічаем са звыном Капырніцы Саўчанка.

Пасеў мы праводзілі разрадка-та, радковай сямляк. Наша галоўная здачка дабіцца высокага ўраджая ільнасця. У мінутым годзе май звыно атрымала ад чатырох да дзесяці пачтнероў сямі з гектара Калгас атрымаў за лён 35 тыс рублёў прыбытку ў іграпоўную працію ад Наркамзема. Зыно атрымала 400 рублёў прамі і я асабіста была прэміравана калгасам і на раённай сельгаспадарчэй выставы.

У барацьбе з пустазеллем мы правілі матыгаванне і дзве праполкі. Церабленне свайго участка закончылі за піль дзён і за два дні абчалот. З ільном вельга марудзіць. Працяваець хоць адзін дзень у церабленні-паясеш вялікі страты насення. Выперабіўшы свой участка (8 гектары), пайшлі на лапамому звыням тг Заўчанка і Сухаваравой. Некаторыя жанчыны, як т. Савіч, Цюнь, Кабачкоўска, Калілеўска і іншыя, перавыконвалі ў два разы норму па церабленню і ў чатыры разы норму па малацьбе ільну.

Наша ільнасця 99-процентная чыстаты. Для ачысты насення ў кожнага звына ёсць асобны ток. Калгас замест 53 цэнтнераў па плане, зможа адаць дзяржаве 220 цэнтнераў ільнасця і значна перавыканае план адзаты ільнатрасты. Лён дасць нам каля 52 тыс. рублёў прыбытку. Кожная затрачана янай гадзіна на ільне будзе вельмі добра аллочана. Дзякуючы вялікаму прыбытку ад ільну ўсе калгаснікі будучы мець поўнаважкі прадавец.

Анна Васільеўна ЛАГОЎСКАЯ, звынявая па ільну калгаса «Прагрэс», Коханавіцкага сельсавета, Талачынскага раёна.

ВЛАКНО З КРАПІВЫ

Аршанская промарцель «Чырвоны ўпільчыны» упершыню ў БССР асвоіла вытворчасць з лянной, дайжарастунай крапіны высокакаснага валакна і мешкавіны. З крапіны будзе выпрацоўвацца таксама шпатаг, вярбокі. Для гэтай мэты загатоўлена ўжо 30 тон сыравіны. Гэтымі лямі старшыня арцелі тав. Кегеліс дэманстраваў узоры гатовай

прадукцыі — мешкавіны і валакна на пасаджэнні прэзідыума Беларускага прамыслова-кааператыўнага савета. Арцелі «Чырвоны ўпільчыны» прапанавана асвоіць у бягучым годзе 150 тон крапіны. Адлучыцца 25.000 рублёў на арганізацыю новай вытворчасці. Тав. Кегеліс — ініцыятар утвільчэння крапіны — прэміраван.

НА ЗМЕНУ ЗАГІНУЎШАМУ БРАТУ

ВЛАДЗІВАСТОК. У баі з японскімі войскамі ў раёне возера Хаасан загінуў смёрцю храбрых старшы лейтэнант Аляксандр Філатовіч Кулікаў. Гэтымі дзямі яго брат — баян пажарнай аховы Макараўскага сельсавета. Ольгінскага раёна. Пётр Кулікаў звярнуўся да камандуючага Далёкаўсходнім Чыр-

воначайным фронтам маршала Савецкага Саюза тав. В. К. Ельскага з просьбай залічыць яго ў тую частку, дзе служыў Аляксандр.

Тав. Блюхер адправіў Пётру Кулікаву тэлеграму, у якой запрашае яго выехаць у Хабарэўск.

ПОЎНАСЦЮ СКАРЫСТАЦЬ БУЛЬБАКАПАЛКІ

Уборка бульбы в'ядуляецца адною з самых працаёмкіх сельгаспадарчых работ. Партыя і ўрад, клопачыцца аб росце мажорнасці і культурнасці калгаснікаў, аб росквіце сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, далі ў дапамому сельскай гаспадарцы праз МТС вялікую колькасць высокапрадукцыйных, складаных сельскагаспадарчых машын, у тым ліку і машын бульбаўборачных.

У 1936 года ў БССР завезена каля 500 двухрадковых трактарных бульбакапаляк, якія за сезон могуць уораць каля 30.000 гектараў бульбы. Не гледзячы на вялікае значэнне гэтых машын, скарыстанне іх у БССР да гэтых часу было вельмі недавальняючым. Значная частка іх зусім не працавала. А прычыны непадрыхтаванасці ўчаста прычыны непадрыхтаванасці, давалі каў, а гэта, што працавалі, давалі вялікі зыску прадукцыйнасць у вельмі палюмак і неападалаў. Вораті навікі арналі механізацыі пасадкі і догляд да бульбы і гэтым арналі падрыхтоўку плошчаў для работы бульбакапаляк.

Побач з гэтым, на скарыстанні бульбаўборачных машын адбывае тое, што большасць МТС зусім не займае лася планаваннем іх работы на валадася паміжкова лідачы, што бульбакапаляк могуць працаваць пры любой падаці бульбы.

Нарэшце, апошняй прычынай дрэннага скарыстання бульбаўборачных машын з'яўляюцца іх канструкцыйныя

недаходы, што прыводзіць да высокага пра

